
Андрэй Хадановіч



...Беларусь — брацкія могілкі талентаў,
уласнаручна закапаных у пясок...

Беларусь у еўрапейскай пясочніцы

Два кароткія эсэ

Гандлёўцы паветрам

Беларусь – краіна на скразьняках Еўропы.

Сны пра страчаную радзіму й вечнае вяртаньне да яе падарожнікам-Адысееем – у крыўі беларусаў. Прынамсі, у тых з нас, хто хоць нешта чуў пра гэтага мараплава. Таго самага, што, як вядома, аднойчы ледзь не даплыў да сваёй Ітакі, ды ня ў час заснуў, паклаўшы пад голаў меж з вятрамі. Спадарожнікі развязалі меж – і вяртаньне на радзіму зацягнулася. Так і беларускія інтэлектуалы: съязьд айчыну на самым фінішы свайго вяртанья, а пад галавою – шумяць скразьнякі.

Беларусы – нацыя паэтаў выразна паветранай стыхіі. Кіданыне словаў на вецер, ловы ветру дый іншыя марныя марнасыці даўно зрабіліся ў нас калі не нацыянальным спортом, дык сталым заняткам. З будаваньнем паветраных замкаў справа выглядае нашмат лепей, чым з адбудоваю

якіх іншых. І нават прафесійныя лірыкі – людзі, якія па азначэнні маюць дазвол на рызыкоўныя палёты, – пакрысе становіцца аб'ектамі жартаў. Маўляў, усе мужыкі – казлы, а паэты – казлы з крыламі.

Дарэчы, пра казлоў. Беларускаму літаратару, калі ён ня надта лаяльна ставіцца да сёньняшнага палітычнага рэжыму, за рэдкім выключэннем амаль няма дзе друкавацца, а чытачу, адпаведна, амаль няма чаго чытаць. Таму такім важным робіцца фактар паветра. Таму надзвычай вырастает значнасць жывых выступаў. Больш за тое, гэтыя імпрэзы зъбіраюць надзвычайнную колькасць публікі. 500-600 чалавек у бітма набітай зале пад час вечарыны паэзіі для сёньняшняга Менску – далёка не мяжа. Такая публіка шмат да чаго гатовая: напрыклад, слухаць паэзію без мікрофонаў, калі іх ня знайдзецца з тэхнічных прычынаў. Альбо слухаць чытанасць ці сціплюванасць слова на пленэры, калі чыноўнікі забароняць пускаць у памяшканье. Магчымая зыліва пад час выступу, як ні дзіўна, ня стане перашкодай ні паэту, ні публіцы, а сяму-тamu нават дадасць энтузіязму (унікаючы галаслоўнасці, кажу толькі пра здарэнні з уласнымі удзеламі).

Але такая сітуацыя вымагае й іншай паэзіі – больш уважлівай, скажам так, да стыхіі паветра. Катэгорыя лёгкасці, коліс апяяная яшчэ Італа Кальвіна, – вызначальная харктарыстыка такіх твораў. Павышаную ролю выконвае анахранічная ў Заходній Еўропе, але абсолютна натуральная ў нас традыцыйная версіфікацыя. Але традыцыйнасць гэтая кампенсуецца цэлым шэрагам прыёмаў «завядзеньня» публікі. Вусны выступ вымагае віртуознасць ў рытміцы. Нечаканая рыфма, адмысловая інструментоўка, гульня словамі, усякая фармальная вынаходлівасць і ўсякае парушэнне чаканыя слухачоў – якасці, неабходныя нашай сёньняшніяй паэзіі; неабходныя, перапрашаю, як паветра.

Сучасны паэт можа быць постмадэрністам альбо можа ім ня быць, можа актыўна гуляць з творчасцю папярэднікаў, а можа старанна ўдаваць наўнасць (ці нават быць такім «святой прастатою»), можа выклікаць альбо не выклікаць сваімі тэкстамі камічны эффект, – але сама яго паэзія праста ня можа быць пазбаўленая гульнёвой стыхіі, яскравасці ў запамінальнасці добрага рэкламнага слогану. Я ведаю маладога творцу, які лічыць галоўным крытэрам сапраўднай лірыкі здольнасць добра запамінацца, адразу класіціся на памяць, – і цалкам яго разумею. Ня здолееш прагучыць у дрэнных акустычных умовах і запомніцца з першага праслушоўвання – другой магчымасці можа ня быць.

Добра яшчэ, што паэтам дапамагаюць пэўныя тэхнічныя вынаходніцтвы. Так, «сродкамі вытворчасці» для маладых літаратарапіі сталі пэйджэр, а пазней мабільны телефон з магчымасцю дасылаць і атрымліваць «эсэмэскі» – яны й шлоць, зъбіраючы потым гэтыя пасланыні ў больш-менш традыцыйныя паэтычныя кніжкі. Кніжкі, якія рэдка трапляюць у нас на паліцы кнігарняў, часцей трапляюць да чытачоў на презентацыях і паэтычных вечарынах – з рук саміх паэтаў, што наручыліся пасыпахова гандляваць паветрам.

Няцяжка заўважыць, што гэта – нішто іншае, як удасканаленая галубіная пошта, якая здаўна выкарыстоўвала ў міжлюдскіх сувязях паветраную стыхію. І канкрэтная форма напаўнення гэтай стыхіі – верлібрыйная размова па мабільніку альбо інтэрнэтам кінутае хайку – рэч другасная. Родавая ж яе адзна-ка – дзіўнае спалучэнне амаль неспалучальнага: поўная свобода пераадолення просторавых, часавых, якіх-кольвець іншых бар’ераў – і жорсткая самадысцыпліна чалавека, які ведае, што за кожнае слова даводзіцца плаціць.

Так, паэзія – гэта дужаныне ў найлягчэйшай вагавай катэгорыі, і найлягчэйшая стыхія – яе матэрыял і, адначасова, законная тэрыторыя. У сьвеце прадкальной даросласці напісаныне верша выглядае досьць інфантыльным учынкам. Тут не спрацоўваюць звыклыя законы логікі, а навуковыя прагнозы бываюць яшчэ

менш годнымі веры за прадказаньні сіноптыкаў. Паэт, які піша верш, нагадвае дзіцё, што запускае ў неба паветранага зъмежа: наўная рызыка адрыву ад зямлі – а далей ад цябе ўжо мала што залежыць. Далей – спрыяльныя і неспрыяльныя паветраныя масы, у якія трапіш альбо ня трапіш; тое, што яшчэ называецца цудам альбо натхненьнем.

Ад цябе залежыць толькі тримаць нітку, тримацца за павадок з аднаго канца, выразна ня ведаочы, хто торгае з другога, хто тут гаспадар, а каго праста вывелі на прагулянку.

Ты, як герой не табой зънятага кінафільму, вісіш на вяровачнай лесьвіцы, скінутай з верталёту, і яшчэ не вядома, ці здолееш ты па ёй падняцца, затое паверхня зямлі дакладна ўсё далей і далей. Хутка зънікае й верталёт, і застаецца адно нікуды не прычэпленая лесьвіца, і ты караскаесься па ёй, покуль яна ляціць у паветры.

Закапаная прыгажуня

На жаль, пасъля абвяшчэння вынікаў рэферэндуму 17 кастрычніка Еўропа з беларускага гледзішча выглядае ўсё больш казачна, міфічна й метафарычна. А само гэтае гледзішча робіцца ўсё болей анекдатычным. Вось жа, няма чаго дзівіцца, што я, гаворачы пра Беларусь і Еўропу, буду злouжываць зъвяртаннем да казак, міфаў, метафараў і анекдотаў.

Першы такі анекдот – чыгуначны – я пачуў яшчэ ў дзяцінстве. Расейская імперыя. XIX стагоддзе. Будаўніцтва чыгункі. Кіраўнік «праекту» генерал Клейнміхель пытаемца ў імператара, як класыці чыгуначныя рэйкі: як у Еўропе альбо шырэй? «На хер шырэй?» – разгублена запытаўся імператар. Але сумленны служака зразумеў рытарычнае пытаньне даслоўна, адзін “хер” быў прыняты за адзінку вымярэння – і шырыня рэек такі выйшла сантыметраў на 15 большаю, чым у Еўропе.

Гэтая розыніца праіснавала й да сёньняшніх дзён, пра што ведае кожны, хто спрабаваў перасякаць польскую мяжу на ўсход ці захад. А пасъля апошняга беларускага рэферэндуму ў мяне не засталося сумневаў, што час, калі на нашай мяжы ня трэба будзе гадзінамі чакаць зъмены цягніковых колаў, прыйдзе вельмі няхутка. Беларускі палітычны съспектакль, як звычайна й бывае са съспектаклямі, скончыцца апусканьнем заслоны. Шкада, што ў нашым выпадку гэтая заслона будзе жалезнаю. И Беларусь канчаткова ператворыцца ў такі сабе лабірінт, пазбуйлены вокнаў у Еўропу.

Дарэчы, пра лабірінты. Трэба нагадаць, што, мабыць, адзін з самых антыдэмакратычных афарызмаў усіх часоў і народаў – «Што дазволена Юпітэру, не дазволена быку» – мае прамое дачыненне да Еўропы. Еўропы, якая ўпершыню губляла свою цнатлівасць – у постаці герайні старагрэцкага міфу. Што праўда, афарызм дайшоў да нас у выразна імперскай, рымскай рэдакцыі. Магчыма, лацінская катэгарычнасць замінае ўбачыць у ім і адвартны, значна аптымістычнейшы бок: усім новым спробам, далікатна кажучы, стратэгіяў Юпітэра накананаваны правал. Што й даводзіць прыклад іншай герайні старагрэцкай міфалогіі, царыцы Пасіфаі, якая паквапілася на славу сваёй папярэдніцы Еўропы, але нарадзіла на съвет жудасную пачвару. Вось жа, забываньне гэтай антычнай мудрасці, якая вучыць нас, што эпоха супергерояў і напаўбагоў незвартна

мінула, пагражае зъяўленьнем новых і новых мінатаўраў, лішняе пацьверджанье чаму – сёньняшняя Беларусь.

Узаемныя стасункі Беларусі й Еўропы нагадваюць мне вядому казку Шарля Перо «Прыгажуня ў сонным лесе». Той яе эпізод, калі злую фею не запрасілі на агульнае съята. З боку феі былі вялікая кры́уда й вялікі праклён, у выніку чаго прынцэса ўкалолася (я маю наўвеце – верацяном) і заснула разам з усім царствам. У дзяцінстве мне кідалася ў очы яўная несправядлівасць: фею пачалі дэмантаваць яшчэ да таго, як яна зрабіла зло. Мне здавалася: калі б запрасіў кароль з каралеваю тую занадта кры́удлівую фею на съята па добраму – і сюжэт казкі развязваўся б іначай, хоць, магчыма, і ня так паэтычна.

Як бы цяжка было сёньня не дэмантаваць лукашэнкаўскую Беларусь, рабіць гэтага не выпадае. Бо Беларусь нельга намаляваць ні адной, ні нават дзвіюма фарбамі. Бо цяперашняя Беларусь – гэта ня толькі презідэнт, як на мяне, даўно нелігітымны, і ня толькі ягоны электарат, суцэльна ачмураны сродкамі масавай інфармацыі. Нарэшце, гэта ня толькі нашая апазіцыя, што, даўно паразітуючы на сваім супрацьстаянні рэжыму, ужо ня ў стане ўсьвядоміць сябе без яго. Я кажу пра беларусаў, якім няма калі паддавацца ні пралукашэнкаўской, ні антылукашэнкаўской істэрый, бо яны маюць іншы занятак, яны спакойна робяць справу (кожны – сваю), закладаючы фундамент будучай еўрапейскай дзяржавы.

Гэтае пакаленъне з вядомых прычынаў ня мае пунктаў судакрананьня з рэжымам, але, здаецца, яно нецікавае й Захаду, які мае свой, досьць спрошчаны, стэрэатып беларускага інтэлектуала-апазіцыянера. Гэтаму пакаленъню на сёньня наканаваная роля маргіналаў як у сябе на радзіме, так і ў агульнаеўрапейскім кантэксьце. Гэтому пакаленъню застаецца адно слаць у нікуды скіраваныя пасланыні – а раптам нехта прачытае. Менавіта пра гэтае пакаленъне й апавядае ніжэйшы паэтычны тэкст, які сам ёсьць такім у нікуды скіраваным пасланынем:

Чэмпіянат Еўропы*

З кім толькі
ні парадуноўвалі Еўропу,
дзяўчынку-каўбоя,
што ўседзела на бычынай сьпіне
максімальна доўга,
аж да самага канца радэа.

Я неяк назваў яе пясочніцу,
куды не пускаюць беларускіх дзетак
іх нацыянальна непрасунутыя бацькі.
Сёй-той абразіўся парадуньнем,
хоць, мяркую,
каўбоям і матадорам спадабалася б.

Але я тады думаў
не пра пясочную арэну
палітычнай карыды,
а пра досьць нявінныя дзіцячыя забавы
з саўком
(я пра маленъкую рыдлёўку),
пластмасавым самазвалам
ды алавянымі жаўнерыкамі,
калі кожны з нас быў генералам,

*Упершыню верш надрукаваны ў «Дзеяслове» №12.

які толькі пачынаў сваю
пясчаную кар'еру.

Што да дзяўчатақ, то яны
пераважна рабілі «сакрэты»,
выкопваочы ў пяску ямінкі
і аздабляочы гэтыя дамавінкі
жывымі кветкамі
і (нежывымі) паперкамі ад цукерак і жуек.
Галоўнай часткаю інсталяцыі
быў каляровы кавалачак школа,
што клаўся паўзьверх –
і атрымлівалася *красиво*;
потым «сакрэт» закопваўся,
старанна хаваўся, але так,
каб лёгка было знайсці,
асабліва іншым.

Толькі праз шмат гадоў я зразумеў,
што гэта былі правобразы
наших будучых інтэрнэт-сайтаў,
вершаў і порназдымкаў,
што мялікамі ляцяць на съятло
і заблытвающца ў сусветнай павуціне,
у душы прагнучы
зъвярнуць на сябе хоць якую ўвагу,
ды ўпарты хаваючы
свае сумнёўныя «сакрэты»,
нібы тая Еўропа,
чэмпіёнка радэа,
старая панна,
што так і ня зълезла з бычынае сыпіны
для чаго іншага.

Валянцін Акудовіч некалі ўвёў панятак «архіпелаг Беларусь», маючы наўвешце суму асобных выспачак беларускасці ў моры іншароднай культуры. Я казаў бы пра Беларусь як пра брацкія могілкі згаданых дзіцячых «сакрэтаў», талентай, уласнаручна закапаных у пясок, патэнцыйна цікавых любому еўрапейцу, але надта ж старанна закапаных. Казаў бы пра цэлую цывілізацыю мінатаўраў – спадкаемцаў Еўропы, схаваных у сваіх лабірынтах. Сусветная практика паказвае, што варта толькі капнуць гэтыя лабірынты – і на паверхню выходзіць чарговая крыта-мікенская культура. Вось толькі слова «савок» у вачах бальшыні па-ранейшаму выклікае асацыяцыі зусім не з рыдлёўкай.

Тым ня менш, паўтаруся, пакаленьне, здольнае да такіх «земляных работай», ужо вырасла. Магчыма, гэта першае пакаленьне, гатовае раскрываць і тыражаваць беларускія «сакрэты», робячы сябе больш угледнымі ў вачах астатняга съвету. Гэтае пакаленьне па меры сілаў спрабуе ламаць усякага роду стэрэатыпы: як афіцыйна ў нас насаджаныя антыеўрапейскія, так і пашыраныя на Захадзе антыбеларускія. Уся яго дзейнасць – гэта суцэльная прапанова як афіцыйнаму Менску, так і беларускай апазіцыі, а таксама людзям на Захадзе па-новаму, шырэй зірнуць на Беларусь і яе месца ў Еўропе. Але пакуль што ад кожнага з іх яно атрымлівае адказ: «На хер шырэй?»

2004 г.

